

На Радзіме.

Сады, і нівы залаціны,
Ї Свіслаг-родная рака.
Мяне, як сёстры маладыя,
Вярозкі выйшлі суетракаць.

На плезы ўскінулі касымкі
і нізкі аддаюць паклон.
Страсаюць на твар расінкі,
Цацце махансавы клён.

Ў карчунках лісцяў неба просіць,
Як той тароднай казкі сын.
Сестра зайзці у хату просіць,
Дрыссці з ёю на услон.

Палілі ў мяч так ладна
лічут сёння ўсё такі радодны,
Радзіму зоганца ўбывае. Падстрыч хо-
Парог пераступаю родны гэты сніваць.
У хату - бацькаўскі лагав.

Праз вокны ўстаў
Праз вокны сонца ласкаві сцюць,
І сіню аддаю паклон.
Мне гарантэй за ўсё на свеце
Вісь тэй адзік і услон.

2
І за аднымі сядзілі з сестраю,
і з намі лета і вясна.
Не ведаў я такіх настроў,
Хмизлес сэрца бяз віна.

І раў з радзімай сустрэчыца.
Які шчаслівы выпад лёс!
Цяпло душы і радасць сэрца
Радзіме ў песні я прынёс. (зміў)

Іх і тады, у маладосці,
Блі торны хлеб, не каравай.
І думе рабеснікі ч тосці,
Светра, хутэй стал накрывай!
Ідзе чв чужі ў нашым чале
- Ваўно не багнілі, не чужі,
Нам і тады, (пастарэў,) пасталеў,

Нам і тады, братом,
Ты і чэе не вярнуць ў родны вучей,
і сабы з мёдом на сіале. Біз між сабой

- Не прыдзе ў нашым хаўн горс,
Стані на цёмны вір зно.
Пачнімем, друкем, таркі чіару.
У таркай моцнае віно.

Гале на
сідзі на
стале

М'ем за старої і за песні.
На дна в тарі асцешні.
Смизієс веиср келз весніз,
і в смизієс асцешні.

10/12 1958.
Л. Траснєнсу.

Л. Глебка:

400
тт. 3-29-71. (137) Ак. Кельм.

2-42-59 - хатні.

500

Chlojpa y dajpa cympyruet

Cynda nod abotkai leuy

ksarotjua nki na apael

Urcantai lapanu elusont

Janus i neta leua

1 aijacee poa leua

~~the same as the~~

1 ucb, paxok y 11, acsineu

les' poa tadyl uporynau

les luitzed poa dajpa cympyruet

nasua

ne d'auou

X comb e

air poa uporynau dylle d'auou
i neta i g'auou paxok

Вост. Татар, у Мысаины

Корова, ^{Корова} ~~корова~~, ~~корова~~, ~~корова~~
и яatk ~~и~~

Ураза мурзи

Корова и ~~корова~~ ~~корова~~

600

2. 11. 01 Glossar

На металознама миса —

бонене радни уст —

3. 1. 1901

којат скартач
Гаратал етсе) скартач, ^{култура,}
^{орган} етсе, ^{енергично} миса миса
Уште етсеј базис —
Бое етсе, згуровена базис
Исцелението миса.

На металознама миса фанс.

Уште етсе + ајмиса

~~Уште етсе~~ скартач, скартач
Не пахтат етсе лубра
Зиорна миса етсе
Ил ил. уште етсе

He posthous ^{parost} uvek byung

Curve skabine of, chuyzua

Ubruta animal 507-1232 au —

Bez ea, zamudnena larkoan

i y conernom chbse nepou.

He upstokozadennu novomu gubna,

Ja nenn. padacnu baki -

i yce ne notno, kto sto z uobes?

all ne ne nasobnyy byt pyet,

Uce s tose myachybyy ^{ampyval}

del utro me by: s uoyen

Chuyzua u nadai vyki

h

У ступи мору гарту, не гарт

Знаеце, сам себе сказау.
10 На сртти, на души, чинити —

Шукају замедити варае

Нуро и соленима чини

На провазанима мочина грети

Их нест — падаена бант —

И све не китто, китто и мурза

Ишт не падајути ише рурт —

3 ^{at} скакава селва

У сртти мору гарту не бети

Утисор и мурза спазу

Утисор сртти ризот —

Вамедити варае

И соленима рурт

800 i mамертк зародк
Разнообразн не актив

900

4-14-01. Венгрия

Рыбар, _____

Славянская

Генерал Канежанский

3-10-52 - Визит

Лис.
Лис.

3 May 1911

Wraase ne zilver

01

1000

Hi Sweeay, nartro bay,

Hi gat woi nei wok

Ben d. ne nartny -

Xany aqmoa Tolaki leenid,

Kad swey woi, qumoos coyo
me,

Momayne ne woyut.